



Магчымасці
інтэграцыі
ў сістэме АПК



Тратуарная плітка...
з адходаў



Заварваць!
Нельга пакінуць

РАЗАМ МОЖНА БОЛЬШ

ПАЧАТАК ШЛЯХУ

Дэпутаты Магілёўскай вобласці пра тое, як працуе абласная асацыяцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў

Нядаўна ў Краснапольскім Цэнтры карэкцыйна-развіццёвага навучання і рэабілітацыі з'явіўся вельмі неабходны для выхаванцаў трэнажор «Міні-стэпер». Здавалася, нічога асаблівага — звычайнае прыстасаванне з педалькамі, якія дапамагаюць імітаваць звычайны крок. Але ён вельмі неабходны для дзяцей, у якіх праблемы з каардынацыяй руху. Прыстасаванне дае магчымасць змагацца з хваробай...

За кошт узносаў

Сертыфікат на суму 220 рублёў для набыцця трэнажора быў падораны падчас правядзення рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці» старшынёй Краснапольскага райсавета дэпутатаў Анжалікай ГОМАН ад імя Магілёўскай абласной асацыяцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў. Дырэктар Цэнтра Надзея Піванавя вельмі ўдзячна гэтай арганізацыі за тое, што яна дала магчымасць палепшыць матэрыяльна-тэхнічную базу ўстановы. Такія трэнажоры неабходны хворым дзецям як паветра, але ў бюджэце грошай на ўсё не хапае.

ЗВЯЗДА

ТЭМА ТЫДНЯ

НАС ПАГЛЫНАЕ ЎПАКОЎКА,

або Пяць «але», якія перашкаджаюць кругавароту адходаў



ГАРБАТА ў трох упакоўках, малако ў пластыкавай бутэльніцы, сыр у плёнцы — скажыце, калі вы апошні раз прыходзілі з крамы без смецця? Упакоўка так паглынула нас, што мы кладзём у асобны пакет нават бананы і сыркі. А ці шмат людзей задумваюцца, куды потым трапляюць усе гэтыя адходы? Лічбы гавораць, што не. Уявіце, летась было сабрана 600 тыс. тон другаснай сыравіны, а гэта толькі 16 % ад агульнай колькасці смецця. Астатнія 3 млн тон проста адправіліся на палігон. Але ёсць і добрая навіна: з кожным годам працэнт збору другаснай сыравіны расце, хоць і не вельмі хутка. Для параўнання: у 2012 годзе ён склаў 10 %. Што перашкаджае беларусам правільна сартаваць смецце і як вырашаюцца гэтыя праблемы, даведаўся карэспандэнт «Мясцовага самакіравання».

Раздзельны збор і перапрацоўка адходаў — параўнальна новыя паняцці для нашай краіны. Яшчэ некалькі гадоў таму ўсё смецце згружалася ў адзін бак. Сёння ж беларусы паступова вучацца сартаваць усё, што ёсць у сметніцы, па чатырох кантэйнерах. Здаецца, няма нічога складанага ў тым, каб выкінуць пластык у жоўты кантэйнер, шкло — у сіні, паперу — у зялёны, а змешанае смецце — у шэры. Пасля чаго перапрацоўшчыкам застаецца забраць пэўны від адходаў, а вытворцам — зрабіць новыя рэчы з другаснай сыравіны. Аднак ёсць шмат «але», якія перашкаджаюць гэтаму кругавароту адходаў.

4
стар.

Дарэчы, клопат народных абраннікаў напрыканцы мінулага года адчуў на сабе шэраг дзіцячых устаноў сістэм сацыяльнага абслугоўвання, адукацыі, аховы здароўя Магілёўшчыны.

За апошнія гады ў краіне шмат чаго зроблена, каб павысіць ролю органаў мясцовага кіравання ў вырашэнні надзённых пытанняў насельніцтва. Асацыяцыя мясцовых Саветаў дэпутатаў — якраз адна з такіх формаў. Новая структура закліканая аб'яднаць народных абраннікаў усіх узроўняў, пачынаючы ад сельскага і заканчваючы абласным, у адзіную аўтарытэтную арганізацыю. У Магілёве яна была створана ў 2015 годзе, мясцовыя дэпутаты сталі ў гэтай справе другімі пасля прадзенскіх. Сёння ў рэспубліцы існуе толькі дзве такія асацыяцыі, хоць планавалася стварыць іх у кожнай вобласці, ініцыятарам у Магілёве стаў Анатоль Ісачанка, былы старшыня абласнога Савета дэпутатаў, цяпер — губернатар Мінскай вобласці. Некаторыя сумняваліся ў жыццяздольнасці гэтага ўтварэння, але ж, нягледзячы на ўсё, яно існуе і нават мацнее.

15
стар.



Сертыфікат для абласнога кадэцкага вучылішча.